

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

БРЕСТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИМЕНИ А.С.ПУШКИНА

Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина  
имеет честь сообщить о том,  
что в честь 150-летия со дня рождения  
А.С. Пушкина  
в университете состоялся конгресс  
по проблемам русской культуры.

Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина  
**ВОСХОЖДЕНИЕ К ИСТИНЕ**

Материалы VII международных общественно-политических чтений,  
посвященных памяти Казимира Лыщинского

Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина  
имеет честь сообщить о том,  
что в честь 150-летия со дня рождения  
А.С. Пушкина  
в университете состоялся конгресс  
по проблемам русской культуры.

*Брестский государственный университет  
имени А.С.Пушкина*

2001

УДК 291.615

ББК 86.7

Научный редактор:

Доктор философских наук, профессор

**И.И.Акинчиц**

Рецензенты:

Доктор исторических наук

**Г.В.Корзенко**

Кандидат педагогических наук

**Ю.А.Иванов**

Кандидат философских наук

**В.П.Люкевич**

Печатается по решению редакционно-издательского совета  
Брестского государственного университета имени А.С.Пушкина

**Восхождение к истине: Материалы VII междунар. обществ.-  
полит. чтений, посвящ. памяти Казимира Лыщинского.** - Брест:  
БрГУ им. А.С. Пушкина, 2001. - 97 с.

ISBN 985-6547-62-8

В сборник включены материалы ученых Беларуси, Польши, России, присланные на VII  
международные общественно-политические чтения, посвященные памяти Казимира  
Лыщинского.

УДК 291.615  
ББК 86.7

ISBN 985-6547-62-8

© Издательство БрГУ  
им. А.С.Пушкина, 2001

## Содержание

	стр.
Акинчиц И.И. Общественно-политические взгляды К. Лыщинского	3 - 10.
Дембовский Ян. К.Лыщинский: урок истории и современность	10 – 14.
Грыщок Ф., Шаш С.Д. Психологический аспект “дела” К.Лыщинского	14 – 18.
Белоус Н.Ф. Некоторые аспекты секуляризации и социально-культурного развития сельского населения СССР в 20-е годы XX века	18 – 22.
Аксючиц И.В. Строение мотивационного процесса употребления наркотиков юношами и девушками	22 – 30.
Шеметюк Л.Н. Две модели двуязычия у славян	30 – 36.
Горбацкий А.А. Семейные обряды старообрядцев беспоповцев в Браславском, Шарковщинском и Миорском районах Витебской области (свадьба, родины, крещение)	36 – 43.
Галимова Н.П. Вобраз К.Лышчынскага ў творах сучасных беларускіх пазгаў	43 – 46.
Гарбуль П.И. Вялікае княства Літоўскае ў палітычнай сістэме Рэчы Паспалітай	46 – 49.
Орепук Л.Л. Города – центры культурно-просветительного развития Великого княжества Литовского в ХУ-ХУІ вв.	49 – 53.
Панишев А.Г. О некоторых тенденциях развития конфессиональной ситуации в Республике Беларусь (конец 80-х – 90-е гг.).	53 – 56.
Добжинская Т.В. Правка богослужебных книг при патриархе Никоне	56 - 59.
Свирид А.Н. Социальная доктрина униатской церкви на территории Западной Беларуси	59 – 63.
Майсейчык А.А. Вольнадумства К.Лышчынскага і палемічная Літаратура канца ХУІ – ХУІІІ стагоддзяў	63 – 67.
Акинчиц Т.И. Языческо-православный синкретизм на белорусском Полесье	68 – 72.
Іванчин Г.И. Некоторые аспекты проблемы национальной идентичности в европейской общественно-политической мысли ХУІ –ХУІІІ в. сквозь призму теории государственного устройства	72 – 86
Чернуха А.М. Формирование общеучебных умений и навыков как дидактическая задача	86 – 92.
Іванчина О.Н. Цудатворныя абрэзы ў сістэме беларускай культуры	92 – 96.

Апошнім па часе напісання з'яўляецца верш Віктара Шніпа "Маналог Казіміра Лышчынскага". У гэтым вершы Лышчынскі найперш патрыет сваей Айчыны, уся яго дзейнасць скіравана на тое, каб суграмадзяне любілі Бацькаўшчыну, каб дбали пра яе незалежнасць і росквіт. У Шніпа Казімір Лышчынскі бачыць перспектывы сваей Бацькаўшчыны ў будучых пакаленнях:

Я згарэў, каб вам светла было і жылося,  
Каб надзея не цяплі на міласць багоў.

Я сказаў свае слова. На жаль, безгалоса.

Сеня слова за вами. Скажыце яго!

З-пад пяра Ніны Мацяш выходзіць невялічкае паэма "Маналог Казіміра Лышчынскага". Гэты твор напісаны ў форме маналога – споведзі, што дазваляе пастцы падкрэсліць духоўную сувязь пакаленняў, сувязь эпох, калі самі героі адначасова звертаюцца і да сучаснасці, і да будучыні. З маналогу Лышчынскі пайстаете не толькі мужным, непакорным абаронцам сваей ідэі, чалавекам мудрым, упэўненым у сваіх перакананнях, але і стомленым, адчайна самотным. Галоўная праблема, што ўзнімаецца ў творы, - гэта ўзаемадносіны свабоднай асобы і улады:

Што я адстойваў? Права быць сабою.

Свабодна мысліць. Ісціну шукаць.

Пра ўсё свабодна ўголас меркаваць.  
Лышчынскі гаворыць, што разум, навука, праўда і прырода з'яўляюцца абсолютнымі каштоўнасцямі жыцця. Гэтыя перакананні گрунтуюцца на аналізе падзеяў гісторыі і сучаснасці. Усведамляючы сябе часткай агульназэўрапейскага навуковага кантексту, герой Мацяш лічыць сябе паслядоўнікам філосафаў перыяду Адраджэння. Лышчынскі шукае падтрымкі ў свайго сучасніка, славутага Сімёона Полацкага:

Што, Сімёоне з Полацка, ты скажаш,

Як дападзе да царавых палат

Гад майго кастра нясцерпны чад?

Аддалены ад жахаў езуіцкай інквізіцыі, Полацкі сцвярджжае "навуку – як аснову ўсіх асноў", тое, да чаго імкнуўся і сам Лышчынскі. Сімёон Полацкі і Казімір Лышчынскі – спадарожнікі на "шляху праўды", яднае іх і разуменне, што "ложь господствуе, по прося благость, злоба, торжествует".

### ВІЛІКАЕ КНЯСТВА ЛІТОЎСКАЕ Ў ПАЛІТЫЧНАЙ СІСТЭМЕ РЭЧЫ ПАСПАЛАТАЙ.

З падпісаннем 1 ліпеня 1569 г. Люблінскай уніі завяршилася амаль двухсотгадовая барацьба паміж Польшчай і Вілікім княствам Літоўскім за

П.І.Гарбуль

інкарпарацыю апошняга ў Каралеўства. Скарыстаўшы цяжкас зневіспалітычна становішча Княства, Карона навязала яму такія умовы аб'яднання, якія вялі да страты самастойнасці. Польскія дэлегаты сейма, разумеючы безабароннасць свайго ўсходняга суседа, цынічна заяўлялі, што лепшага часу не будзе для заключэння уніі і літоўскія няшчасці есць шчасце для палякаў. Узнікшую ситуацыю Польшча максімальна выкарыстала ў сваіх інтарэсах і практычна гвалтоўна заключыла унію на непрымальных для паслоў ВКЛ умовах. Акт Люблінскай уніі, як спрадядліва адзначае В.Дружыц, "не прыходзіцца прызнаваць за дагавор, дабравольна заключаны на асновах пераговораў роўнага з роўным. Гэта хутчай вынік вымушанай згоды праціўніка, які здаўся на ласку пераможцы".

У адпаведнасці з падпісаным дакументам, абедзве дзяржавы злучаліся ў адну агульную Рэч Паспалітую, адзіны народ на чале з адным выбраным гаспадаром. Абранне вялікага князя літоўскага спынялася, хаця тытул вялікага князя захоўваўся. Вышэйшим органам улады становіўся агульны сейм, які збіраўся на тэрыторыі Польшчы. Асобныя сеймы ВКЛ і Польшчы скасоўваліся. Дазвалялася набываць маёнткі і валодасць імі палякам у Княстве, а жыхарам ВКЛ ў Кароне. Усе гэта гарантавала дамінуючае становішча Польшчы ў аб'яднанай дзяржаве і азначала інкарпарацыю Княства ў Каралеўства, пагражала акаталічвеннем і паланізацыяй краю.

Аднак на практыцы зрабіць Рэч Паспалітую унітарнай дзяржавай, у якой Княству адводзілася роля польскай правінцыі, аказалася даволі складана. Люблінская унія ўтрымлівала палажэнні, якія дазвалялі будаваць новую, адну з найвялікшых і наймагутнейшых у Еўропе краіну па федыратыўных ці нават канфедэратаўных прынцыпах. Так, у выніку аб'яднання захоўваўся не толькі тытул вялікага князя літоўскага, а і адміністрацыйны апарат, у ВКЛ меліся свой скарб, дзяржаўная пячатка, войска, асобная ад Польшчы судовая сістэма, што давала мясцовым магнатам і шляхце надзею на захаванне самастойнасці.

Незалежніцкая памкненні падмацоўваліся палітыкай кіруючых колаў каралеўства адносна вядзення Лівонскай вайны. Справа ў тым, што Польшча абыцала дапамогу Княству ў гэтай вайне, якая і стала адной з асноўных прычын заключэння саюза з Каронай. Але пасля падпісання уніі не спышалася яе аказваць. Больш таго, каронны сейм 1573 г. прыняў пастанову аб вядзенні Лівонскай вайны толькі на сродкі Вялікага княства Літоўскага. Гэта падштурхнула вышэйшае саслоўе Княства да зрыву рашэння ў Люблінскага сейма. Ігнараванне ўмоў уніі найперш праявілася ў дзеянасці заканадаўчага органа ВКЛ - сейма. А пасля смерці ў 1572 г. карала і вялікага князя Жыгімonta Аўгуста не толькі фактычна, але і юрыдычна было прызнана захаванне адасобленасці Княства. Найлепшым

сведчаннем гэтай адасобленасці з'яўляюца стварэнне ў 1581 г. Галоўнага трывунала ВКЛ і асабліва прыняцце ў 1588 г. Трэцяга Статута ВКЛ, у тэксце якога нават не ўпамінаецца пра Люблінскую унію. У зводзе законаў змяшчаецца план аднаўлення ранейшых граніц Княства, вяртання ў яго склад захопленных Польшчай у 1569 г. замель. Статут прадугледжваў скасаванне многіх паларажэнняў Люблінскай уніі, у тым ліку права палякаў набываць замельную ўласнасць і займаць дзяржаўныя пасады ў ВКЛ.

Статут 1588г. не ўтрымліваў ніводнага артыкула, які б абмяжоўваў сувернітэт Княства. Наадварот, ен аваязаў гасудара захоўваць недатыкальнасць тэрыторыі ВКЛ. У гэтым галоўным юрыдычным дакуменце краіны было зафіксавана адно з асноўных патрабаванняў беларускай шляхты – дзяржаўнасць старабеларускай мовы на усей тэрыторыі гаспадарства. Па сваей значнасці Статут з'яўляецца Канстытуцыяй ВКЛ пасля люблінскага перыяду. Яго прыняцце прадухіліла зліцце Княства з Каронай, дазволіла ВКЛ захаваць сваю адасобленасць, надало дазяржаўнаму ўладкаванию Рэчы Паспалітай выразныя рысы федэрациі і канфедэрациі.

На працягу ХУП-ХУШ стст. у Рэчы Паспалітай з пераменнымі спосехам ішла барацьба паміж унітарнымі і канфедэратыўнымі тэндэнцыямі. Адносіны паміж ВКЛ і Каронай авастраліся. У Княстве з'явіўся новы орган улады – Генеральны сеймік, які праіснаваў да сярэдзіны ХУП ст. Ен праходзіў у г. Ваўкавыску або г. Слоніме і склікаўся перад вальным сеймам Рэчы Паспалітай. На Генеральному сейміку выпрацоўваліся інструкцыі паслам, якіх яны павінны былі прытрымлівацца на вальным сейме. З сярэдзіны ХУП ст. замест Генеральнага сейміка быў утвораны Генеральны літоўскі з'езд (Віленская канванацыя), які выконваў тыя ж функцыі, што і Генеральны сеймік.

Усе часцей на вальных сеймах нельга было прыняць раашэнне з-за разнагалосся. Таму паслы Польшчы і Княства сталі падчас работы вальнага сейма збірацца на асобныя народы – “сесіі народаў” для узгаднення сваіх пазіцый па пытаннях парадку дня. Прадстаўнікі ВКЛ такія сесіі выкарыстоўвалі для адстойвання правоў і інтарэсаў свайго гаспадарства.

Далейшае разгортванне шляхецкага сепаратысцкага руху ў Княстве прымусіла караля Рэчы Паспалітай Яна Сабескага пайсці на ўступкі. На сейме 1673 г. было прынята раашэнне кожны трэці сейм праводзіць на тэрыторыі ВКЛ у г. Гародні. На сеймах у Гародні старшынстваваў дэпутат ад Княства.

Поспехі па шляху вялікакняскага адраджэння хваравіта ўспрымаліся польскімі магнатамі і шляхтай, якія адказвалі контрмерамі, накіраванымі на захаванне вяршэнства Кароны. У 1696 г. усеагульная канфедэрация

саслоўяў Рэчы Паспалітай прыняла пастанову аб пераводзе ўсяго дзяржаўнага справаводства на польскую мову. Мікола Ермаловіч лічыць, што дзень, калі ўбачыла свет дадзене рашэнне, стаў адной з чорных дат у айчыннай гісторыі, бо з гэтага часу пачалася паланізацыя ВКЛ. А беларуская мова, выдаленая з афіцыйнага ўжытку, стала страчваць свае значэнне.

Але змаганне за самастойнасць Княства працягвалася. Ужо ў наступным годзе быў зацверджаны акт "Ураўнаванне правоу" ВКЛ і Польшчы. Ен пераасэнсаваў умовы Люблінскай уніі і стаў асноўным законам рэальнай федэрациі дзвюх дзяржав. Хаця тэндэнцыя да ўнітарызму захоўвалася да канца ХУШ ст. Яе рэальный праяўленнем была рэформа арміі Рэчы Паспалітай у 1717 г., у выніку якой войска Княства скарачалася да 6200 чалавек. Уводзіліся аблежаванні на карыстанне правам на самакіраванне. У 1776 г. сейм пастановіў пазбавіць магдэбургскага права мястэчкі і дробныя гарады ВКЛ, якія не з'яўляліся цэнтрамі ваяводстваў і паветаў. Аднак найбольшая пагроза незалежнасці Княства ўзнікла ў ходзе правядзення рэформ у Рэчы Паспалітай у другой палове ХУШ ст., скіраваных на умацаванне дзяржаўнай улады і прадухіленне далейшых падзелаў краіны. Асабліва вялікую актыўнасць патрыятычная партыя праявіла ў час работы Чатырохгадовага сейма 1788-1792 гг., калі былі прынятыя многія прагрэсіўныя законы і Канстытуцыя З мая 1791 г., якая ўносіла істотныя змены ў інстытуты ўлады і кіравання. Увядзенне спадчынай манаракіі і цэнтральныя выкананчай улады ў форме ўрада Рэчы Паспалітай ператварала дзяржаву з канфедэрациі ў федэрацию, адкрывала шлях да ўнітарызму. Развіцце падзеяў ў дадзеным напрамку ў перспектыве магло прывесці да скасавання адасобленасці ВКЛ. Але прадстаўнікам Княства ўдалося адстаяць на Чатырохгадовым сейме федэратыўныя харктар Рэчы Паспалітай. Разам з тым неабходна адзначыць, што сярод даследчыкаў Рэчы Паспалітай няма адзінадушша на конт вызначэння форм яе дзяржаўнага ўладавання ў перыяд пасля З мая 1791 г.

Л.Л.Орепук

### ГОРОДА - ЦЕНТРЫ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО В ХУ - ХVI ВВ.

Города Белоруссии имеют богатую многовековую историю. Возникнув между IX и XII вв., они оказывали все более глубокое влияние на весь ход общественного развития.

В течение ХУ-ХVI веков в экономической, социально-политической и культурной жизни Великого княжества Литовского, куда входили белорусские земли, происходили перемены, которые были обусловлены, в первую очередь, развитием белорусских городов как центров ремесленной